

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б) ЦВКі СНК БССР

№ 6 (5982) 8 студзеня 1938 г., субота ЦАНА 10 КАП.

ВЯЛІКІ ПАЭТ-ДЭМАКРАТ І ГРАМАДЗЯНІН

Краіна сацыялізма, увесь савецкі народ чакаюць сёння шчаслівыя і пераможныя дні. У гэты дзень мы адзначаем 15-ю гадовую перамоны ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэты дзень для нас — у праўдзе, у рэалістычным паказе эпохі, у найвялікшай народнай працы і мудрасці. Багата літаратурная спадчына Некрасава стала збыткам усяго народа, які з горшчым заўважае: «Некрасаў належыць нам!»

Паэтам можа быць ты не быць. Не грамадзянінам быць абязан — было сэнсам усяго жыцця гэтага геніяльнага чалавека, барабніцы з усім рэакцыйным, усім антынародным. Вось чаму ў бараньбі з мяшчэвінскім поглядам Шклянава, які зніжаў рэвалюцыйнае і мастацкае значэнне творчасці Некрасава, Ленін называў Некрасава сапраўдным прадстаўніком рэвалюцыйнай дэмакратыі, пераможца чалавечым эпохі.

Поспехі савецкай краіны за дванаццаць год існавання знамянаюць не толькі на асапазартым фронце. Асабліва велізарны дасягненні на фронце нацыянальна-культурнага будаўніцтва. Усеагульнае абавязковае навучанне, росквіт мастацтва, літаратуры, напісаны рост культуры-асветы ўстановаў і т. д. — усё гэта ёсць вынік штодзённых клопатаў нашай партыі аб росце дабрабыту, культуры, працоўных мас. Нікогды ў свеце так класавыя, так хваляны не адрозніваліся да захавання літаратурнай спадчыны, як у краіне сацыялізма.

Савецкі чытач добра ведае творчасць Некрасава. Творы яго вылучаюць у школах, выносяць мільённымі тиражамі, перакладаюць на ўсе мовы народаў СССР. Ушанаванне памяці Некрасава ператвараецца ў магучую дэманстрацыю пошукаў сацыялістычнай культуры і літаратуры. Савецкая публіка мае ў сваіх руках не маля пераважнае выдатнае паэзію Некрасава, яе народнасці, шчырасці, сардэчнай глыбіні думак і хваляючых пацудоў.

Многа чаго трэба перапісць нашай савецкай паэзіі ў Некрасава. Наша паэзія яшчэ адстае ад заходняй савецкай паэзіі. У савецкай паэзіі БССР яшчэ неадзінадушна роўны роўны палітычнай паэзіі, якая ў творчасці Некрасава была велізарная маса. На ўвагу літаратуры пераважна цыклі напісаны на традыцыйна-бухарыцкіх іпсіфіках і зразіках, якія імкнуліся лінійна сацыялістычнага рэалізму падымаць лінійна эстэтычнае шукатарства. Вяртаючыся да класіфікацыі, любімых паэмаў. Іх канвенты павялічваюцца, выніваюць, і партыя большавікоў, якая пачынала кіраваць літаратурным фронтам, да канца разгортваўся вярхоўнае адрозненне ў літаратуры і асацыяцыяны лічылі большыя яе росквіт.

Імя Некрасава шырока вядома беларускаму народу па яго выдатнаму твору «Дзяўчынка з гароў». У гэтым творы паэт паказвае практычна мінулае беларускае паэзія. Ён — аўтар вялікіх савецкіх паэмаў і іпсіфікаў — заўважыў сапраўднае становішча беларускага народа, які доўгі год пакутаваў ад нацыянальнага і сацыяльнага гніту царскага самарэжыстаў. У «Дзяўчцы з гароў» прыгучаюцца і беспрышчальныя сілы Некрасава бачны несапраўднасцю сілу. Імя Некрасава да канца свайго жыцця аставаўся з народам, і вяртаўся да яго ў тым, што ў часы перамоны ў вайну і ачужыўся вярхоўнае сілу народа, верыў у яго перамогу.

Народы ўсёй нашай радзімы пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна — Сталіна ажыццявілі мару паэта аб «спраўдзенай перамоце» ў жыцці краіны. І Некрасаў жыве разам з намі ў сваіх паэзіях, творых, якіх імкнуцца, лепшыя паэты, адрозніваюцца папулярнасцю і шчырасцю, адрозніваюцца папулярнасцю і шчырасцю, адрозніваюцца папулярнасцю і шчырасцю.

Магучым і свабодным савецкім народ, які ў блізкай будучыні будзе з вярхоўнае будзе шчаслівым, радасным, культурным жыццём. Наш народ — вялікі творца, ён ведае пацудоў і хваляючых пацудоў гэтай рэвалюцыйнай паэзіі, якая Некрасаў, усеагульнае багацце культуры нашай радзімы.

Народ, у якім так гарача верыў Некрасаў, сёння і гора ідзе пад пераможным сцягам Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна да яшчэ большага росквіту культуры, літаратуры і мастацтва да камунізма.

Нарада сёння прадоўжае сваю работу. Трэба спазнавацца, што таварыш, які будзе сёння выступаць, улічыць гэтую заўвагу і на аснове большавіцкай крытыкі і самакрытыкі выявіць канкрэтныя прычыны аставання і намеріць шляхі для іх ліквідацыі.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Нарада сёння прадоўжае сваю работу. Трэба спазнавацца, што таварыш, які будзе сёння выступаць, улічыць гэтую заўвагу і на аснове большавіцкай крытыкі і самакрытыкі выявіць канкрэтныя прычыны аставання і намеріць шляхі для іх ліквідацыі.

Нарада сёння прадоўжае сваю работу. Трэба спазнавацца, што таварыш, які будзе сёння выступаць, улічыць гэтую заўвагу і на аснове большавіцкай крытыкі і самакрытыкі выявіць канкрэтныя прычыны аставання і намеріць шляхі для іх ліквідацыі.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

Учора ў мескім Доме тэхнікі адкрылася куставая нарада стэханаўцаў, дырэктар і інжынерна-тэхнічных работнікаў мясцовай прамысловасці БССР. Присутнічае стэханаўцаў, 80 інжынерна-тэхнічных работнікаў, 31 дырэктар і прадпрыемстваў нека, Мігілева, Барысава і гэтых, — усяго каля 250 чалавек.

З докладнага аб выніках работы мясцовай арганізацыі за 1937 год і зазначыла на 38 год выступіў народна-масовы прафсаюзны тав. Каровін. Докладчык зазначыў, што вопраі народа намяла накіраваў у мясцовай прамысловасці рэспублікі. 1937 годзе план выкананы толькі на 99,9 проц. Асабліва астаеўна пагэсця і арганізацыя прамысловасці. Задача з'яўляецца ў тым, каб у 1938 годзе з'явіцца вынікі шкільнага ўзросту ўдзячства. Тав. Каровін заклікаў стэханаўцаў, інжынерна-тэхнічных работнікаў і дырэктары прадпрыемстваў шыроў разгарнуць ахвастаў рух, выявіць і нахажу жыццё ўсе неспадзява, запаматчы новымі ўдзячства нарматат у ажыццяўленні па-аляўных партыі і ўрадам заах.

Першым у спрачках выступіў стэханаўца мясцовага пагэсцянага завода № 3 тав. Сіняковіч. Ён на прыкладах паказаў, які павяўага да праблемы неспадзява па прадпрыемствах прыводзіць да зрыўу выканання праграмы. Тав. Сіняковіч, а затым стэханаўцаў магільскага завода імя Дзімітрава тав. Лапкін правільна крытыкаваў неадахоны работы кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, а таксама таварыш.

Спярчы, аказал, разгортваюцца не па патрэбным палітычным ўзроўню. Асабліва не па-аляўнае выступіў тав. Фрыдман (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 7) і Влох (дырэктар магільскага пагэсцянага завода № 10). Замяст гэтага, каб распазнаць, што робіць яны, каб наладзіць вытворчасць, і як кіраваць нарматат, яны замяст агульным разважанням. Тав. Фрыдман, напрыклад, разважання, што ў яго на заводзе не выкарыстоўваецца абсталяванне, але нават не намянуў, што-ж ён думае прадпрыемства па гэтым паводу.

СЁНІЯ У НУМАРЫ:

Справа гонару савецкага настаўніцтва.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ. — Вялікі паэт-дэмакрат і грамадзянін.

АРТЫКУЛЫ:

В. Кіроўнін. — Рускі народны паэт.

К. Чукоўскі. — Некрасаў і наша эпоха.

І. Чарняўскі. — Культура сацыялістычнага земляробства.

І. Белакурскі. — Школьнікі знішчаюць конское пагалоўе.

Праверыць якасць і захаванасць насення ў кожным налгасе і соўгасе.

Лесазагатоўшчыкі не кіруюць.

Зводка Беларускай канторы «Заготліну» аб хо-

дзе загатоўвак ільняныхпрадукцыі на раёнах БССР.

ЗА РУБЯЖОМ:

На франтах у Іспаніі. — Данцыг — ваенная база гітлераўцаў. Англіійская пазыка Польшчы. Антыфашысцкі рух у Германіі. — Па гітлераўскаму ўзроўню. — Рост беспрарабоў у Англіі. — Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

Як паведамаў іспанскае міністэрства абароны, 5 студзеня мясцёжнікі прадаўжалі атакаваць абласць флангі рэспубліканскіх войскаў на Таруэля. Аднак, рэспубліканцы не толькі збілі ўсе атакі, але і занялі раз аконаў мясцёжнікоў.

У Таруэлі рэспубліканскія часці знішчаюць апошнія ачагі супрацівлення мясцёжнікоў.

Спецыяльны карэспандэнт агенства Гавас на тэрэзальскім фронце паведамае, што, не гледзячы на мароз, які заходзіў часамі да 17 градусаў, і снег, засыпаўшы дарогі і аконы, у раёне Таруэля 4 студзеня адбылася вельмі моцная баі.

Не гледзячы на завае, мясцёжнікі прадаўжалі раптоўна атакаваць рэспубліканскія аконы на Сера да Каралана на паўночны захад ад Канкута. Удзячы пал перакрывання агонь артылерыі мясцёжнікі былі зусім дэзарганізаваны. Разрывы снарадаў нанеслі велізарныя страты наступным часткам.

Як паведамаў агенства Эспань, велізарныя страты, нанесены мясцёжнікам у баіх пад Таруэлем, значна аслабілі ўдарныя часткі мясцёжнікоў.

У сувязі з пазнейшым Таруэлем, генерал Франко арыштаваў і заклочыў у турму генерала Мунес Кастельню і некалькі палкоўнікаў, камандаваўных фашысцкімі часцімі гарнізона Таруэля. Агульнае камандаванне войскамі мясцёжнікоў у тэрэзальскім сектары ўскладзена на генерала Давіла.


Па паведамленню іспанскага міністэрства абароны ад 6 студзеня, бой пад Таруэлем, мапшаб якога павялічваецца з кожным днём, прадаўжаецца. Мясцёжнікі не перастаюць атрымаваць палімпаванні. Баі, якія праходзілі 6 студзеня, азначаліся крайняй лютасцю.

Раніцай 6 студзеня пасля артылерыйскай падрыхтоўкі, якая прадаўжалася 2 гадзіны, і пасля моцнай авіяцыйнай бомбардзіроўкі мясцёжнікі пры падтрымцы танкаў прадпрымалі некалькі спробаў прасунуцца да другой атакі ў раёне на поўдзень ад Канкута ў напрамку на Таруэль. Рэспубліканскія войскі аблілі ўсе гэтыя атакі. Да поўня мясцёжнікі вымушаны былі адступіць да сваіх пазіцый, страціўшы

1878

НІКАЛАЙ АЛЕКСЕЕВІЧ НЕКРАСАЎ

1938



НЕКРАСАЎ І НАША ЭПОХА

Народнае заважэнне, народнае шчасце было неадступнай марай Некрасава. Тым і блізка ён нашай эпосе. Мары ён не аб чым-небудзь завоблачным, фантастычным, недасягным ідэалам, аб якім так часта марылі паэты экспансіўнага класаў, а аб канкрэтным, зусім адчувальным. Аб тым шчасці, за якое змагаўся і змагаецца мы.

Нават на смярной пасцелі, у часе няясных пакут Некрасаў падіраў снёс назвай на блізкасць усёнародавага шчасця:

«Свободной, гордой і счастливой
Увидишь родину свою...»

Гэта было азінае, чаго ён дабіраўся ўсё жыццё: убацьчы сваю радзіму шчасліва, свабодна і горда. І яны, дажыўшы да звышчэснага гэтага мары, а пазнаючы ўспамінае таго, хто аддаў ёй усе свае думкі і сілы.

Перагарніце яго гэніяльную кнігу. Лезьце на кожную старонку вы знойдзеце адно і тое-ж пытанне:

«Где же ты, тайна довольств
народного?»

Ад раняга юнацтва да апошняга ўздыку пытанне гэта мучыла Некрасава:

«Кому живется весело,
Вольготно на Руси?»

Адказ на гэтае пытанне ў яго таксама літаратурна на кожнай старонцы:

«Холодно, странничек, холодно...»
«...Голодно, родименький, голодно!»

Куды-б ён у той час ні глянуў, ён бачыў адну і тую-ж «тысячагодовую муку». «Шара, шара! Кепска, дайка, глуща і ахаль безнадзейна!» — пісаў ён аб таго-часнай Расіі. Расія ў той час складалася для яго з такіх вёсак:

«Заплатово, Дырленно,
Разутово, Знобишино,

Горелово, Неелово,
Неуромайна томя...»

Непакоём аб новай эпосе, прапартывам аб ёй, чаканнем яе — напоўнена ўся яго кніга. У канчатковую перамогу рускага народа ён верыў заўсёды, таму што

«Золото, золото
Сердце народное!»

У пачатку «Каму на Русі жыць добра» ён шукаў ў таго-часнай Расіі «Непоротой губернии, Непотрошенной волости, Незыбкова села». Шукае, і не знаходзіць. І заўважыў нам, сваім аднадзеям патомкам, тым, каму дасталася вялікая радасць пачуць, як «воскресает народ»:

«Миле только-жить в эту пору
прекрасную
Уж не придется—ни мне, ни тебе».

Не толькі гэтымі клопатамі аб шчасці народным блізка вольнаму савецкаму чалавеку Некрасаў, але і сваёй няспынай барацьбой за шчасце народнае.

«Даром ничто не дается: борьба
Мерта икупительных просит!»

заўсёды казаў ён малым пакаленням, і ўсю залучу сваёй жыццёй, сваёй пазіцыяй у тым, каб абуджаць у прыгнечаных масах рэвалюцыйную волю да барацьбы. Як непаўнага ён таго-часнага лібералаў, якія паліжылі барацьбу за разнавыленне працоўных пышнымі фразамі аб прагрэсе, аб мірным спрушванні народаў! Ён усяляў рэвалюцыйны барацьбітоў і клікаў да рэвалюцыі:

«Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!»

Калі чытаеш журботныя кнігі Некрасава, мімаволі парэўнае гіганцкія дасягненні нашага сацыялістычнага ладу з адпаведным у вярхах вялікага па-

та пакутным бытам працоўных да рэвалюцыі.

У гэтых верхах, напрыклад, сённяшні чытач убачыць, якімі былі ў той час «хлопоты» паваў аб жыцці і здароўі працоўных. Сур'ёзна захварэў бядняк-селянін. Стараста стала шкада нягаснага і ён паслаў у аптэку за лекаствам. А памешчыны ў той час знаходзіліся ў Пенебургу. Даводзілася аб учынку старасты, ён загараўся алосію і напісаў яму грозны загал:

«Впредь расходов таких не иметь.
Деньги с миру взыскать... А лекаство
Для крестьянина лучшее—плеть».

Некрасаў грабаву вельіаана будаўніцтва, так характэрнае для нашай эпохі. Тое, што пісаў ён, напрыклад, аб Волзе, можа здацца прапартывам аб тых гіганцкіх работах у Самарскай лупе, якія разгортваюцца ў сучасны момант:

«Увы! Я дожил до седин,
Но изменилось мало.
Иных времен, иных картин
Предвижу я начало
В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освоенный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни:
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчастное толово,
И будет вечен борный труд
Над вечною рекою...»

Для таго, каб напісаць гэтыя радкі, Некрасаў павінен быў усею душой пера-сяліцца ў далёкае будучае, у нашу эпоху.

Н. ЧУКОУСКИ.



«Показался швейцар: «Допустим, говорят
С выражением надежды и муки...»
Иллюстрация мастака Лебедева (1877 г.) да верша Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

ВОДГУКИ ЧЫТАЧОЎ

ВОДГУКИ ЧЫТАЧОЎ

ВОДГУКИ ЧЫТАЧОЎ

Сям'я-то большая, да два чалавекі — А кой табе годик? — Шестой миновал...
Иллюстрация мастака Лебедева (1877 г.) да верша Н. А. Некрасова «Крестьянские дети».

Наша эпоха — эпоха паэты Некрасава — аднаго з выдатнейшых майстраў мастацкага слова — мы чытаем з выключным захапленнем. У сваіх творах «Кому на Русі жыць добра», «Железная дорога» і рад іншых ён яры намалёваў непаўторную карціну жыцця бяднага селяніна ў годы памешчыцка-прыгоннага ладу ў Расіі. З яго твораў мы бачым, як царым даспартычна прыгнечаным селянства, прыдушваў расці народнага гнева сілай палачоў і жандармаў.

Творы Некрасава мы чытаем з выключным захапленнем. Некрасаў быў паэтам-прапарам. У сваіх творах ён выказаў думку і надзею на тое, што настане момант свабоднага і шчаслівага жыцця, знікне гаротнае жыццё селянства.

Наша сацыялістычная рэальнасць, перамога капітала ладу з усею яркаю пачаўнаю працоўнай думкі Нікалая Алексеевіча. У калгасах наступіла жыццё шчаслівае і культурнае. Працуючы з радасцю і гонарам на сацыялістычных палках, мы ў часе культурнага адзінства гутарым з нашым першым любімым паэтам Нікалаем Алексеевічам Некрасавым.

ВАСІЛЬ РУХЛЕВІЧ, ЮСІФ ХАЛЕЦКІ,
капсканіі калгаса імя Крупскай, Менскага раёна.

Наша эпоха — эпоха паэты Некрасава — аднаго з выдатнейшых майстраў мастацкага слова — мы чытаем з выключным захапленнем. У сваіх творах «Кому на Русі жыць добра», «Железная дорога» і рад іншых ён яры намалёваў непаўторную карціну жыцця бяднага селяніна ў годы памешчыцка-прыгоннага ладу ў Расіі. З яго твораў мы бачым, як царым даспартычна прыгнечаным селянства, прыдушваў расці народнага гнева сілай палачоў і жандармаў.

Творы Некрасава мы чытаем з выключным захапленнем. Некрасаў быў паэтам-прапарам. У сваіх творах ён выказаў думку і надзею на тое, што настане момант свабоднага і шчаслівага жыцця, знікне гаротнае жыццё селянства.

Наша сацыялістычная рэальнасць, перамога капітала ладу з усею яркаю пачаўнаю працоўнай думкі Нікалая Алексеевіча. У калгасах наступіла жыццё шчаслівае і культурнае. Працуючы з радасцю і гонарам на сацыялістычных палках, мы ў часе культурнага адзінства гутарым з нашым першым любімым паэтам Нікалаем Алексеевічам Некрасавым.

ВАСІЛЬ РУХЛЕВІЧ, ЮСІФ ХАЛЕЦКІ,
капсканіі калгаса імя Крупскай, Менскага раёна.

МАЛЫВІЧЫ

МАЛЫВІЧЫ

МАЛЫВІЧЫ

У чэра паэты і паэтыніцы апрача Некрасава не змог адлюстравана ў сваіх творах быт, дэмор і неучаста рускага таго часу. Чытачы яго твораў, адчувалі, якім блізням і цяжкім было жыццё нашага народа ў далёкім мінулым — пры прыгонніцкім ладзе.

Мы — патомкі Некрасава — называем яго паэтам-нашага гнева і нянавісці да ўсіх ворагаў працоўных. Яго твораў «Кому на Русі жыць добра», «Арина-мать солдатская», «Железная дорога» і многа іншых твораў ўсплёўваюцца непаўторна ўзорамі мастацтва пра мінулае нашага народа. За гэта любімы і ніколі не забудзем Нікалая Алексеевіча Некрасава.

Рабочы завода імя Кірава В. А. ШАЦІНА.

Беларускаму народу, як і ўсім працоўным нашай савецкай краіны, Нікалай Алексеевіч Некрасаў з'яўляецца бліжэй і аразумелым паэтам і паэтам. Ён пісаў прастай, народнай мовай, праймаў і аразумела перадаваў думкі і перажыванні мільёнаў працоўных людзей нашай краіны.

Імяна гэтым, блізкасцю да народа, можна вылучаць надзвычайную папулярнасць паэта, вялікую распаўсюджанасць яго твораў.

За год савецкай улады выйшла больш ста розных выданняў кнігі Н. А. Некрасава, тыражом у некалькіх мільёнаў экзэмпляраў. Выдадзены твор Некрасава «Кому на Русі жыць добра» выйшаў больш чым у 20 выданнях, тыражом у 1500 тыс. экзэмпляраў. Гэта кніга выдана выдавецтвамі Масквы, Ленінграда, Менска, Харкаўска, Одэсы, у АССР Бомі-зграя, Кіева, Горькіх, Ташкенце і ў іншых гарадах Саюза ССР на розных мовах народаў ССР.

У выданні Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі выйшла на рускай мове кнігі Некрасава «Кому на Русі жыць добра», аднаго з яго зборнікаў вершаў, «Генерал Талтыгин», «Селянскія дзеці» і «Чыгуны».

Трэба адзначыць, што ДВБ не зрабіла ўсёго неабходнага для высокакаснага перакладу на беларускую мову і хутэйшага выдання твораў Некрасава, якіх чытае беларускі чытач.

Попыт на творы Некрасава ў бібліятэках за апошнія дні, у сувязі з 60-годдзем з дня смерці паэта, вельмі моцна павялічыўся. Не гледзячы на вялікі тэраж кнігі Некрасава і вялікую колькасць іх у бібліятэках, яны не можа задавоўваць пошты чытачоў.

Толькі за тры дні ў чытальні Дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна кнігі Некрасава чыталі 285 чалавек.

Ф. КАНСТАНЦІНА.

У адзінку 60-й гадавіны з дня смерці Н. А. Некрасава на многіх прадпрыемствах Менска праводзяцца літаратурныя вечары, прысвечаныя памяці паэта.

Набываючы рабочае чытача Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна правяў на шчытанай фабрыцы імя Крупскай чыты і разбор выбраных твораў Некрасава. Рабочыя цікавіліся жыццём і творчасцю вялікага народнага паэты, задавалі шмат пытанняў. 8 студзеня праводзіла чытка твораў Некрасава ў цэхах металаварочнага завода «Ударнік».

11 студзеня Саюз савецкіх пісьмемнікаў БССР правядае агульнагарадскі сход, прысвечаны 60-годдзю з дня смерці Н. А. Некрасава. Пісьмемнікі працягваюць творы Некрасава, перакладаючы на беларускую мову. (БЕЛТА).

ВЯЛІКІ РУСКІ НАРОДНЫ ПАЭТ

ВЯЛІКІ РУСКІ НАРОДНЫ ПАЭТ

ВЯЛІКІ РУСКІ НАРОДНЫ ПАЭТ

Наша эпоха — эпоха паэты Некрасава — аднаго з выдатнейшых майстраў мастацкага слова — мы чытаем з выключным захапленнем. У сваіх творах «Кому на Русі жыць добра», «Железная дорога» і рад іншых ён яры намалёваў непаўторную карціну жыцця бяднага селяніна ў годы памешчыцка-прыгоннага ладу ў Расіі. З яго твораў мы бачым, як царым даспартычна прыгнечаным селянства, прыдушваў расці народнага гнева сілай палачоў і жандармаў.

Творы Некрасава мы чытаем з выключным захапленнем. Некрасаў быў паэтам-прапарам. У сваіх творах ён выказаў думку і надзею на тое, што настане момант свабоднага і шчаслівага жыцця, знікне гаротнае жыццё селянства.

Наша сацыялістычная рэальнасць, перамога капітала ладу з усею яркаю пачаўнаю працоўнай думкі Нікалая Алексеевіча. У калгасах наступіла жыццё шчаслівае і культурнае. Працуючы з радасцю і гонарам на сацыялістычных палках, мы ў часе культурнага адзінства гутарым з нашым першым любімым паэтам Нікалаем Алексеевічам Некрасавым.

ВАСІЛЬ РУХЛЕВІЧ, ЮСІФ ХАЛЕЦКІ,
капсканіі калгаса імя Крупскай, Менскага раёна.

Наша эпоха — эпоха паэты Некрасава — аднаго з выдатнейшых майстраў мастацкага слова — мы чытаем з выключным захапленнем. У сваіх творах «Кому на Русі жыць добра», «Железная дорога» і рад іншых ён яры намалёваў непаўторную карціну жыцця бяднага селяніна ў годы памешчыцка-прыгоннага ладу ў Расіі. З яго твораў мы бачым, як царым даспартычна прыгнечаным селянства, прыдушваў расці народнага гнева сілай палачоў і жандармаў.

Творы Некрасава мы чытаем з выключным захапленнем. Некрасаў быў паэтам-прапарам. У сваіх творах ён выказаў думку і надзею на тое, што настане момант свабоднага і шчаслівага жыцця, знікне гаротнае жыццё селянства.

Наша сацыялістычная рэальнасць, перамога капітала ладу з усею яркаю пачаўнаю працоўнай думкі Нікалая Алексеевіча. У калгасах наступіла жыццё шчаслівае і культурнае. Працуючы з радасцю і гонарам на сацыялістычных палках, мы ў часе культурнага адзінства гутарым з нашым першым любімым паэтам Нікалаем Алексеевічам Некрасавым.

ВАСІЛЬ РУХЛЕВІЧ, ЮСІФ ХАЛЕЦКІ,
капсканіі калгаса імя Крупскай, Менскага раёна.

Наша эпоха — эпоха паэты Некрасава — аднаго з выдатнейшых майстраў мастацкага слова — мы чытаем з выключным захапленнем. У сваіх творах «Кому на Русі жыць добра», «Железная дорога» і рад іншых ён яры намалёваў непаўторную карціну жыцця бяднага селяніна ў годы памешчыцка-прыгоннага ладу ў Расіі. З яго твораў мы бачым, як царым даспартычна прыгнечаным селянства, прыдушваў расці народнага гнева сілай палачоў і жандармаў.

Творы Некрасава мы чытаем з выключным захапленнем. Некрасаў быў паэтам-прапарам. У сваіх творах ён выказаў думку і надзею на тое, што настане момант свабоднага і шчаслівага жыцця, знікне гаротнае жыццё селянства.

Наша сацыялістычная рэальнасць, перамога капітала ладу з усею яркаю пачаўнаю працоўнай думкі Нікалая Алексеевіча. У калгасах наступіла жыццё шчаслівае і культурнае. Працуючы з радасцю і гонарам на сацыялістычных палках, мы ў часе культурнага адзінства гутарым з нашым першым любімым паэтам Нікалаем Алексеевічам Некрасавым.

ВАСІЛЬ РУХЛЕВІЧ, ЮСІФ ХАЛЕЦКІ,
капсканіі калгаса імя Крупскай, Менскага раёна.



Н. А. Некрасов

